

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь! 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны. 7.05, 8.05 Навіны эканомікі. 7.10, 8.10 «Зона Х». Крымінальная хроніка (16+). 9.10, 22.15 Серыял «След» (16+). 10.45, 12.10, 18.30, 19.20 Меладрама «Бумеранг» (16+). 13.05, 14.45, 15.25 Меладрама «Спытайце ў восені» (16+). 13.55 «Здрава здаровым быць!» (6+) [СЦ]. 15.10, 18.00 Навіны рэгіёна. 17.05 Беларускае часінка. 18.15, 0.25 «Зона Х». Крымінальная навіны (16+). 21.00 Панарама. 21.45 Адзін дзень (12+). 0.10 Сфера інтарэсаў. 0.50 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+) 9.00, 18.15 Тэлебарометр. 9.05, 20.10 Серыял «Сляпяя» (16+). 10.00, 23.00 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+). 10.55, 18.25 Серыял «Гатэль «Таледа» (16+). 12.40, 0.05 Серыял «Анатомія страці» (16+). 13.25 «Арол і рэшка. Марскі сезон» (16+). 14.20 «Муж напратак» (16+). 15.15 Навуковае шоу прафесара Адкрывашкіна (6+). 15.40 Нічога сабе нюз (12+). 15.45 «Пін\_код» (12+). 16.25 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+). 17.20 «Супержонка (16+). 21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО. 21.15 «Вяселле усляплюю» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак». 7.35 «Беларуская кухня». Карась запечаны. 8.05, 12.00, 18.50 Навіны культуры. 8.25, 12.15 «Гэты дзень». 8.30, 17.20 «Выйці замуж за капітана». Маст. фільм (12+). 10.00, 12.20, 20.10 «Гукі ў футляры». 10.30, 15.55 «Мама выйшла за муж». Маст. фільм (12+).

12.45 «Апошні дзень». Алег Яфрэмаў (12+). 13.20, 21.05 «Дзень добры, я ваша цётка!» Маст. фільм (12+) [СЦ]. 15.00 «Майстры і куміры». Аляксандр Анісімаў. 19.10 Гала-канцэрт, прысвечаны адкрыццю філарманічнага сезона «Сустрэча з класікай». 20.40 «Калыханка» (0+). 22.45 Гала-канцэрт, прысвечаны адкрыццю філарманічнага сезона «Шэдэўры сусветнай класікі».

5 Беларусь 5

7.00, 14.00 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Плей-оф. Матч у адказ. 8.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Плей-оф. Матчы ў адказ. Дзённік. 9.25 Між іншым. 9.45 Гандбол. Ліга чэмпіёнаў. «Мяшкоў Брэст» (Беларусь) — ПСЖ (Францыя). 11.25 Матч-пойнт. 12.10, 23.25 Тэніс. «Ралан Гарос». Прамая трансляцыя. 15.30 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Енісей» (Краснаярск) — «Цмокі-Мінск». Прамая трансляцыя. 17.20 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. 23-і тур. РЦАР-БДУ — ФК «Слуцк». 18.30 Хакей. КХЛ. «Дынама» (Рыга) — «Дынама-Мінск». Прамая трансляцыя. (У перапынках — Спорт-цэнтр.) 20.50 Слэм-данк. 21.15 Фактар сілы. 21.45 Гандбол. Ліга чэмпіёнаў. «Нант» (Францыя) — «Барселона» (Іспанія). Прамая трансляцыя. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)

Н АНТ

6.00, 7.15, 8.15 «Наша раніца». 7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30, 1.20 Нашы навіны. 9.15 «Аб'ектыўНА» (16+). 10.15 «Жыць здрава!» (16+). 11.15 Серыял «Сінія ночы» (12+). 12.10 «Модны прыгавор» (6+). 13.15, 22.40 Серыял «Пакаёўка» (16+). 15.10 «Давай пажэнімся!» (16+) 16.20, 0.30 «Мужчынскае/Жаночае» (16+). 17.20, 18.20 «На самай справе» (16+). 18.50 «Няхай гавораць» (16+). 20.00 Час.

21.10 «Маркаў. Нічога асабістага» (16+). 21.40 Серыял «Варажбітка» (16+).

С СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ». 6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны». 9.00, 23.55 «Загадкі чалавецтва» (16+). 10.40 «Як уладкаваны свет» (16+). 12.20 «Вадзіць па-руску» (16+). 12.40, 21.40, 0.45 «Самыя шакавальныя гіпотэзы» (16+). 13.45, 23.05 «Таямніцы Чапман» (16+). 14.35, 20.50 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+). 15.35, 16.50 «Баец. Нараджэнне легенды». Серыял (16+). 17.50 Дакументальны спецпраект (16+). 20.00, 22.55 «СТБ-спорт». 20.05 «Сталічныя падрабязнасці». 20.15 «Міншчына». 20.30 «Спецыяльны рэпартаж СТБ».

МІР МІР

5.00 Серыял «Выходжу цябе шукаць» (16+). 7.35, 10.10, 18.15, 19.25 Серыял «Кулінар» [СЦ] (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Навіны (бягучы радок). 13.15 «Справы судовыя. Грошы вярніце!» (16+) 14.10, 17.15 «Справы судовыя. Бітва за будучыню» (16+). 15.05, 16.15 «Справы судовыя. Новыя гісторыі» (16+). 22.40, 3.05 «Гульня ў кіно» (12+). 23.25, 0.15 «Сусветныя гульні розуму» (12+). 0.50 Серыял «Мухтар. Новы след» [СЦ] (16+). 3.35 «Наша кіно. Гісторыя вялікага каханья» (12+). 4.15 Серыял «Выходжу цябе шукаць» (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 «Новая раніца». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 11.30 «Пра самае галоўнае» (12+). 12.35 «Лёс чалавека» (12+). 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.

14.40 Серыял «Пошукі доказаў» (12+). 17.15 «60 хвілін». 18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+). 21.05 Серыял «Спаская» (12+). 23.10 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз». 6.10 «Гарады Беларусі» (6+). 6.40, 16.20, 19.40, 22.15, 23.30 Сёння. Галоўнае. 6.50 «Здароўе» (12+). 7.30, 8.25 «Справа ўрачоў» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 8.45 Серыял «Мухтар. Новы след» (16+). 9.35, 22.40 «НЗ.by». 10.20, 23.00, 23.45 Серыял «Вонкавае назіранне» (16+). 11.10 Баявік «Марскія д'яблы. Смерч» (16+). 13.20, 16.25 Агляд. Надзвычайнае здарэнне. 13.50 Серыял «Высокія стаўкі» (16+). 16.55 «ДНК» (16+). 18.05, 19.50 Серыял «Мянтоўскія войны» (16+). 21.40 Серыял «Званар» (16+). 0.05 Дэтэктыў «Пляж» (16+).

8 канал

7.00, 15.35, 21.10, 1.20 «Надвор'е» + «Эрана». 7.05, 15.45 Мультисерыял «Далмацінец» (6+). 7.30, 15.40, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+). 7.35 Серыял «Флэш». 8.30, 19.15 Серыял «Аднойчы ў Расове» (16+). 10.00 Дак. фільм. 10.45 Трылер «Востраў праклятых» (18+). 13.05 Серыял «Добрыя знакі». 14.00 Серыял «Сувенір з Адэсы». 16.10 Камедыя «Неверагодныя прыгоды італьянцаў у Расіі» (12+). 17.55 «Фэшн is my прафэшн» (12+). 18.10 Серыял «Вядзьмак». 19.10 «Надвор'е». 20.55 «Вечарніца» (6+). 21.15 Дэтэктыў «Залатая страля» (16+). 0.15 Серыял «Хадзючыя мерцвякі» (18+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+). 7.20 «Лаві момант» (16+). 8.35, 16.00 Серыял «Вароніны» (12+). 10.05, 23.00 Серыял «Псіхалагіні» (16+). 11.35 «Уральскія пельмені». Па цешчыным загадзе (16+). 13.05, 0.25 Серыял «Дзяўчынкі не здаюцца» (16+). 14.05, 2.25 Серыял «Маладзёжка» (16+). 17.30 «Уральскія пельмені» (16+). 18.35 Серыял «Карані» (16+). 20.30 Серыял «Кухня. Вайна за гатэль» (16+). 21.30 «Уральскія пельмені». Каўбоі тут ціхія (16+). 1.15 Серыял «Татавы дочки» (12+). 4.00 «Адна за ўсіх» (16+). 5.10 «6 кадраў» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Навіны культуры. 6.35 «Пешшу...» Масква нямецкая. 7.05, 20.05 «Правілы жыцця». 7.35, 23.50 «Якія аперэ-дзілі Калумба. Сапраўдныя першаадкрывальнікі Амерыкі». Дак. фільм [СЦ]. 8.35 Колер часу. Васіль Кандзінскі. «Жоўты гук». 8.50, 16.35 «Сваё шчасце». Маст. фільм [СЦ]. 10.15 «Назіральнік». 11.10, 0.45 ХХ стагоддзе. «Кінапанарама. Нам 30 гадоў». 1992 год. 12.25, 22.10 «Пікаса». Маст. фільм (16+). 13.15, 2.40 Прыгожая планета. 13.30 Абсалютны слых. 14.10 «Гісторыя Праабражэнскага палка, або Жалезная сцяна». Дак. фільм [СЦ]. 15.05 Навіны. Падрабязна. Тэатр.

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.35, 8.30 Веласпорт. BinckBank тур (12+). 1.30, 7.30 Веласпорт. Флэш Валонь (12+). 2.30, 9.45, 22.30 Тэніс. «Ралан Гарос» (6+). 6.30 Веласпорт. Чэмпіянат свету (12+). 9.30, 22.15 Тэніс. «Ралан Гарос». «Гейм, Шэт і Матс» (6+).

15.20 Мая любоў — Расія! «Невядомы Плёс» [СЦ]. 15.50 Больш, чым каханне. Дзмітрый і Зінаіда Ліхачовы. 17.45, 1.55 Майстар-клас. Дзмітрый Аляксееў. 18.35 Прыступкі цывілізацыі. «Таямніцы кельцкіх магільняў». Дак. фільм [СЦ]. 19.45 Галоўная роля. 20.30 «Добрай ночы, малыя!» 20.45 Кіно пра кіно. «Экіпаж». Запас трываласці». Дак. фільм [СЦ]. 21.25 «Энігма». 23.00 «Адлюстраваны час». Дак. серыял [СЦ].

НОСТАЛЬГИЯ Настальгія

6.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Чорны кастрычнік 93 года» (16+). 6.55, 8.35, 9.45, 11.00, 14.00, 15.45, 17.00, 20.15, 21.45, 23.00, 2.30, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+). 7.20 Маст. фільм «Сярод тысячы дарог...» (16+). 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+). 10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР». 11.20, 5.20 Дак. фільм «Цэхавікі. Небяспечная справа» (16+). 12.00 «Спяем, сябры!» (12+). 13.00 Маст. фільм «Людзі і манекены» (12+). 14.40 Маст. фільм «Агульная сцяна» (12+). 17.45 «Сядзі і глядзі» (16+). 18.00 Маст. фільм «Джамайка» (18+). 0.00 Маст. фільм «Часне-чакае» (16+).

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.00 Ультраамерыканцы (18+). 2.55 Забі мяне тройчы (18+). 4.25 Загадай жаданне (12+). 6.05 Сексу шмат не бывае (18+). 8.05 Тата-дасвідос (16+). 10.15 Пяты элемент (12+).



12.40 Завадатары (16+). 14.30 Сабрына (12+). 17.00 Робін Гуд (16+). 19.30 Шпіён па суседстве (12+). 21.20 Як займацца каханнем па-ангельску (18+). 23.10 Дачка майго боса (12+).

ТВ 3 ТБЗ

6.00 Калекцыя «Беларусьфільма» (12+). 7.45 М/ф (6+). 8.25, 23.35 «Улегцы» (12+). 9.00, 15.25, 4.30 «Суд ідзе». Дак. серыял (16+). 10.00, 17.25 «Старац» (16+). 11.05, 18.30 «Сляпяя» (16+). 12.10, 19.35 «Варажбітка» (12+). 13.15, 3.40 «Містычныя гісторыі» (12+). 14.15 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+). 16.25, 3.10 «Знакі лёсу» (16+). 20.45 «Косці». Серыял (16+). 22.35 «Візіцёры». Серыял (16+). 0.15 «Знак якасці» (16+). 1.00 «Чалавек у жалезнай масцы». Маст. фільм (16+).

TV 1000 ТБ1000

7.15 Чароўная краіна (12+). 9.10 Капітан Крук (12+). 11.40 Дваіное жыццё Чарлі Сан-Клаўда (16+). 13.25 Цуд (12+). 15.25 Маленькі Манхэтэн (12+). 17.05, 3.10 Якія не спяць у Сіэтле (6+). 19.00, 5.00 Лепш не бывае (12+). 21.30 Дзюплекс (16+). 23.05 Эма (16+). 1.10 Вялікія вочы (16+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.10 Удачлівы выпадак (12+). 8.00 Любоў-маркоў (12+). 10.00 Любоў-маркоў-2 (12+). 11.40 Любоў-маркоў-3 (12+). 13.25, 19.00 Адваротны бок Месяца (16+). 15.25 Дзень радыё (16+). 17.15 30 спатканняў (16+). 21.00 Пра што гавораць мужчыны (16+).



22.40 Пра што яшчэ кажуць мужчыны (16+). 0.30 Жанчыны супраць мужчын (18+). 1.55 Лаві момант (16+). 3.10 Ржэўскі супраць Напалеона (16+). 4.30 Пікавая дама: Залюстроўе (16+). 5.55 Кухня ў Парыжы (12+).

NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic

6.00 Фабрыка ежы (16+). 6.15, 10.55, 15.05, 19.15 Зрабіць за адзін дзень (16+).

6.40, 12.35, 16.45 Падарожжы з Горданам Рамзі (16+). 7.30 Каралі шахт (16+). 8.20 Цуды інжынерны (16+). 9.10 Інжынерныя ідэі (16+). 10.05 Гісторыі выратавання (16+). 11.45, 15.55 Віні Джонс: самыя крутыя сюжэты пра Расію (16+). 13.25, 17.40 Аўта-SOS (16+). 14.15, 18.25, 20.10, 1.50 Расследаванні авіякатастроф (16+). 21.50 Служба бяспекі аэрапорта: Бразілія (16+). 0.20 Дзіўная Другая сусветная (16+). 4.05 Асушыць акіян: глыбокае апусканне (16+). 4.55 Неверагодныя машыны (16+). 5.40 Навуковыя глупствы (16+).

Discovery Discovery

8.00, 3.24 Веру-не-веру (12+). 8.45, 18.03 Бітва за нерухомасць (12+). 9.35, 17.12, 22.18 Махінатары (12+). 10.25, 15.30, 21.27, 5.19 Як гэта ўладкавана? (12+). 11.15, 11.15 Паляўнічыя на склады (16+). 12.06, 19.45, 4.10 Браты Дызель (12+). 12.57 Скрыўленне часу (16+). 13.48 Мегаперавозкі (12+). 16.21, 1.42 Музейныя загадкі (12+). 18.54 Дальнабойшчыкі (16+). 20.36, 5.42 Паляўнічыя на старызну (12+). 23.09 Паляўнічыя на рэліквіі (16+). 0.00 Залаты шлях Паркера Шнабеля (16+). 0.51 Мужчына, жанчына, прырода (12+). 2.33 Каралі грузавікоў (12+). 4.56 Як гэта ўладкавана: аўтамабілі мары (12+). 6.28 Голья і напалоханыя (16+).